

Mail documents to: VisaHQ.ca Inc.
195-A Bank Street Suite 102
Ottawa, ON K2P 1W7
Tel: 613-777-0408



Belarus Tourist visa Application for citizens of Cameroon living in Alberta



Please enter your contact information

Name:

Email:

Tel:

Mobile:


The latest date you need your passport returned in time for your travel:



Belarus tourist visa checklist

- Filled out and signed Belarus tourist visa application form.** The form is enclosed.
- Original Passport.** Passport must have at least 6 months remaining validity and have at least 1 visa page.
- 1 Photographs.** Standard passport photographs 2x2 inches on a white background.
- Payment.** Credit Card Authorization form, Certified Check, or Money Order payable to **VisaHQ.ca**.
- Return mailer.** Prepaid self-addressed return label or payment for FedEx.
- Proof of Status.** Copy of the front and back of valid Permanent Resident Card or other proof of legal status in Canada (such as study permit, work permit, refugee/protected person status document)
- Health insurance.** Proof of international health insurance specifically covering travel to Belarus and indicating the validity of this coverage (with a minimum medical coverage of EUR 10,000). Applicants can get a free rate quote and purchase valid travel insurance from our affiliate here.
- Tourist Voucher.** Copy of tourist voucher issued by tourist company or hotel in Belarus approved by the Ministry of Foreign Affairs.

Mail documents to: VisaHQ.ca Inc.
195-A Bank Street Suite 102
Ottawa, ON K2P 1W7
Tel: 613-777-0408



If you wish to prepay return shipping, please add the shipping fee to the total and provide return address:

- FedEx 2nd day delivery - From \$33
- FedEx Priority Overnight - From \$34
- FedEx First Overnight - From \$54
- FedEx Saturday delivery - From \$62
- Prepaid self addressed mailer - \$0
- Local pick up in Ottawa - \$0

Name:

Company:

Address:

City:

State:


**Postal
code:**

* Actual prices may vary based on location per FedEx.com.

Additional required documents for minors

- **Birth Certificate.** A copy of the applicant's birth certificate.

Mail documents to: VisaHQ.ca Inc.
195-A Bank Street Suite 102
Ottawa, ON K2P 1W7
Tel: 613-777-0408



Belarus Tourist visa Application

	Type of visa	Validity	Processing time	Embassy fee	Service fee	Money order Fee	HST	Total
	Single Entry	up to 30 days	5-7 business days	\$89.00	\$99.00	\$10.00	\$4.95	\$202.95
	Single Entry	up to 30 days	2 business days	\$178.00	\$119.00	\$10.00	\$5.95	\$312.95
	Double entry	up to 90 days	5-7 business days	\$89.00	\$119.00	\$10.00	\$5.95	\$223.95
	Double entry	up to 90 days	2 business days	\$178.00	\$99.00	\$10.00	\$4.95	\$291.95

This order is subject to Terms of Service, posted on VisaHQ website.
All fees and requirements may change without notice.

1. Прозвішча/Family name		4. Пол/Sex		Фотаздымак/Photo																
2. Імя/First name		<input type="checkbox"/> мужчынскі/male																		
3. Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзявочае/Other names and (or) maiden name		<input type="checkbox"/> жаночы/female																		
5. Дата нараджэння/Date of birth		6. Месца нараджэння/Place of birth		Службовыя адзнакі/ For official use																
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>day</td><td>month</td><td colspan="2">year</td><td colspan="4"></td> </tr> </table>											day	month	year						краіна/country горад/city вобласць (раён)/region	
day	month	year																		
7. Цяперашняе(ія) грамадзянства(ы)/Current citizenship(s)				Дата звароту:																
Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), назавіце грамадзянства(ы), якое(ія) было(і) ў Вас раней, і вызначце дату(ы) яго(іх) змены/If you changed your citizenship(s) specify citizenship(s) you held previously and indicate dates of the change				Падставы:																
8. Тып пашпарта/Type of passport		9. Нумар пашпарта/Passport number		<input type="checkbox"/> сапраўдны пашпарт																
<input type="checkbox"/> звычайны/ordinary <input type="checkbox"/> дыпламатычны/diplomatic <input type="checkbox"/> службовы/official <input type="checkbox"/> іншы дакумент/other document:		10. Кім выдадзены/Issuing authority		<input type="checkbox"/> візавае падтрымка																
		11. Дзе выдадзены/Place of issue		<input type="checkbox"/> фінансавыя сродкі																
				<input type="checkbox"/> страхоўка																
				<input type="checkbox"/> інтэр'ю																
				Рашэнне по звароту:																
				ад																
				<input type="checkbox"/> станойчае																
				<input type="checkbox"/> адмоўнае																
14. Адрас сталага месца жыхарства/Permanent home address		12. Дата выдачы/Date of issue		Тып візы:																
краіна/country вобласць(раён)/region		<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>day</td><td>month</td><td colspan="2">year</td><td colspan="4"></td> </tr> </table>										day	month	year						<input type="checkbox"/> В
day	month	year																		
горад/city вуліца/street		13. Тэрмін дзеяння/Valid until		<input type="checkbox"/> С																
нумар дома/building number нумар кватэры/apartment number		<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>day</td><td>month</td><td colspan="2">year</td><td colspan="4"></td> </tr> </table>										day	month	year						<input type="checkbox"/> D
day	month	year																		
нумар тэлефона/phone number e-mail				Кратнасць візы:																
15. Месца працы і службовы адрас/Place of work and work address				<input type="checkbox"/> 1																
прадпрыемства/company пасада/position				<input type="checkbox"/> 2																
краіна/country вобласць (раён)/region				<input type="checkbox"/> шм																
горад/city вуліца/street				Мэта візіту:																
нумар дома/building number нумар тэлефона/phone number				<input type="checkbox"/> транзіт																
16. Катэгорыя візы/Category of visa		17. Тып візы/Type of visa		<input type="checkbox"/> дзелавыя стасункі																
<input type="checkbox"/> індывідуальная/individual <input type="checkbox"/> груповаая/group		<input type="checkbox"/> транзітная/transit <input type="checkbox"/> кароткатэрміновая/short-term <input type="checkbox"/> доўгатэрміновая/long-term		<input type="checkbox"/> удзел у спартыўных/культурных мерапрыемствах																
				<input type="checkbox"/> прэса																
				<input type="checkbox"/> гуманітарная																
				<input type="checkbox"/> рэлігійныя стасункі																
				<input type="checkbox"/> з правам працы па найму																
				<input type="checkbox"/> турызм																
				<input type="checkbox"/> на вучобу																
				<input type="checkbox"/> прыватная																
				<input type="checkbox"/> наведванне месцаў пахавання																
				<input type="checkbox"/> на сталае жыхарства																
				<input type="checkbox"/> службовая																
				<input type="checkbox"/> дыпламатычная																
				Віза:																
				№																
				Сапраўдная:																
				з																
				па																
				тэрмін знаходжання																
				Спагнаны сбор:																
																			
20. Назва запрашаючай арганізацыі або імя запрашаючай асобы/Name of inviting organisation or person		21. Адрас запрашаючай арганізацыі або асобы/Address of inviting organization or person																		
		вобласць (раён)/region горад/city																		
		вуліца/street нумар дома/building number																		
		нумар кватэры/apartment number нумар тэлефона/phone number																		
		нумар факса/fax number e-mail																		
22. Адрас знаходжання ў Беларусі/Address of stay in Belarus		23. Падрабязнае тлумачэнне мэты візіту/Detailed explanation of a purpose of visit																		
вобласць(раён)/region горад/city																				
вуліца/street нумар дома/building number																				
нумар кватэры/apartment number гасцініца/hotel																				

24. Ці былі Вы раней у Рэспубліцы Беларусь/Have you ever been to the Republic of Belarus <input type="checkbox"/> так/yes <input type="checkbox"/> не/но калі так, вызначце тэрмін, месца і мэту апошняга візіту/if yes, please specify dates, places and purpose of your previous visit з/from па/till дзе/where мэта візіту/purpose of visit																
25. Папярэднія візіты ў Рэспубліку Беларусь на працягу бягучага года і агульны тэрмін часовага знаходжання/Previous stays in the Republic of Belarus within a current year and the aggregate term of temporary stay 1) з/from па/until 4) з/from па/until агульны тэрмін часовага знаходжання/ the aggregate term of temporary stay 2) з/from па/until 5) з/from па/until <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> 3) з/from па/until 6) з/from па/until <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr><tr><td colspan="3" style="text-align: center; font-size: 8px;">days</td></tr></table>									days							
days																
26. Ці было Вам адмоўлена ў беларускай візе або віза была анулявана/Have your Belarusian visa request been ever refused or your visa was cancelled <input type="checkbox"/> так/yes <input type="checkbox"/> не/но калі так, вызначце дату/if yes, specify the date																
27. Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства/Have you ever been charged with violating the Belarusian law while in Belarus <input type="checkbox"/> так/yes <input type="checkbox"/> не/но калі так, вызначце калі/if yes, specify when і дзе/and where Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша асабістая прысутнасць з мэтай правядзення інтэрв'ю з консульскім работнікам/Positive answer will not necessarily affect negatively the consideration of a visa request, but in this case your presence is requested for an interview with a consular officer																
28. Ці былі Вы дэпартаваны з якой-небудзь краіны/Have you ever been deported from any country <input type="checkbox"/> так/yes <input type="checkbox"/> не/но калі так, вызначце калі/if yes, specify when і з якой краіны/and from which country																
29. Транспартны сродак, які прадугледжаны для ўезду ў Рэспубліку Беларусь/Means of transport available for your entrance to the Republic of Belarus		30. Маршрут руху/Itinerary														
31. Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь/Means available for stay in the Republic of Belarus <input type="checkbox"/> наяўныя сродкі/cash <input type="checkbox"/> банкаўскія чэкі/bank cheques <input type="checkbox"/> крэдытныя карткі/credit cards <input type="checkbox"/> зваротны білет/return ticket <input type="checkbox"/> дарожныя чэкі/travel cheques <input type="checkbox"/> пражыванне/accommodation		32. Звесткі аб медыцынскай страхоўцы/Medical insurance information страховая арганізацыя/insurance company страховы поліс/insurance policy: нумар/number сапраўдны з/valid from па/until														
33. Сямейнае становішча/Marital status <input type="checkbox"/> знаходжуся ў шлюбе/married <input type="checkbox"/> не знаходжуся ў шлюбе/single <input type="checkbox"/> разведзены(а)/divorced <input type="checkbox"/> удавец (удава)/widow(er)																
34. Прозвішча мужа (жонкі)/Spouse's family name		35. Прозвішча мужа (жонкі) пры нараджэнні/Spouse's last name by birth														
36. Імя і іншыя імёны мужа (жонкі)/Spouse's first and other names		37. Грамадзянства(ы) мужа (жонкі)/Spouse's citizenship(s)														
38. Дата нараджэння мужа (жонкі)/Spouse's date of birth <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: center; font-size: 8px;">day</td><td colspan="2" style="text-align: center; font-size: 8px;">month</td><td colspan="3" style="text-align: center; font-size: 8px;">year</td></tr></table>									day		month		year			39. Месца нараджэння мужа (жонкі)/Spouse's place of birth краіна/country горад/city вобласць (раён)/region
day		month		year												
40. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны ўнесены ў Ваш пашпарт, запоўніце таблицу/If you are accompanied by children and they are included in your passport fill in the table below																
Прозвішча/Family name	Імя/First Name	Дата і месца нараджэння/Date and place of birth														
41. Дэкларацыя/Declaration Я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак або адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаны, што, калі гэтая інфармацыя будзе прызнана недакладнай, віза можа быць анулявана ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю і пакінуць яе тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы./ I declare that information in this application is true and correct. I am aware that any false statements or refusal to submit the necessary documents may lead to withholding a permit to enter Belarus. I am also warned that if this information is found to be incorrect, the visa may be cancelled at any time. On arrival to the Republic of Belarus I will register according to the established procedure and leave the territory of the Republic of Belarus before my visa expires.																
42. Асабісты подпіс/Signature		43. Дата падпісання/Date of signature <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: center; font-size: 8px;">day</td><td colspan="2" style="text-align: center; font-size: 8px;">month</td><td colspan="3" style="text-align: center; font-size: 8px;">year</td></tr></table>								day		month		year		
day		month		year												